




Да свайго юбілею Нацыянальная бібліятэка падрыхтавала шмат сюрпрызаў для наведвальнікаў. На розных выставачных пляцоўках галоўнай кніжнай скарбніцы адначасова працуе розныя экспазіцыі, якія знаёмяць з сакрэтамі ўстановы. Прадстаўлены найбольш цікавыя выданні і дакументы з фондаў бібліятэкі, рагытэты, якія зацікавяць сучасных даследчыкаў. Многія выданні прэзентуюцца ўпершыню.

А новая выстаўка «БібліяКомпас. Навігатар па падарунках бібліятэцы» дазваляе паглядзець на бібліятэку з іншага боку. Сёння «Нацыяналка» стала не проста сковішчам кніжных скарабаў краіны, але і сацыякультурным праектам. Тут адбываюцца круглыя сталы, мастацкія выстаўкі, майстар-класы, презентацыі, праходзяць экспкурсіі і майстар-класы, адзначаюцца юбілеі культурных дзеячаў, памятныя даты, дзяржаўныя святы. Установу наведваюць шматлікія дэлегацыі. Госці і чытачы часам пакідаюць падарункі. Iх ужо назбіралася на асобны міні-музей.

На выстаўцы можна заўдавыць кнігі з аўтографамі беларускіх пісьменнікаў, даследчыкаў,



вучоных, мастакоў. Напрыклад, слова падзякі ці звароты да будучых чытачоў пакінулі Іван Мележ, Пімен Панчанка, Іван Навуменка, Іван Шамякін, Адам Мальдзіс.

У вітрэнах экспануюцца шматлікія падарункі партнёраў, гасцей і сяброў бібліятэкі: нацыянальныя сувеніры і вінтарка, альбомныя выданні ад прыватных

Стагоддзе кніжнай скарбніцы

Нацыянальная бібліятэка Беларусі адзначае векавы юбілей



асоб і замежных дэлегацый з краін Еўропы, Азіі і Афрыкі, факсіміле кніжных помнікаў, калажы і акварэлі. Прадстаўлены на выстаўцы і ўзнагароды, атрыманыя бібліятэкай за паспяховую працу ў здзяйсненні выдавецкіх праектаў па захаванні і папулярызацыі кніжнай спадчыны, за актыўную дзейнасць у галіне міжнароднага гуманітарнага супрацоўніцтва. Асобныя стэнды на выставе знаёмяць з кнігамі, перададзенымі на захаванне ў фонд бібліятэкі з калекцый дароў Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь.

Большасць экспанатаў выстаўляеца ўпершыню.

А на выстаўцы «Нацыянальная бібліятэка Беларусі: учора, сёння, заўтра» сабраны архіўныя фотаздымкі. Так, можна зазірнуць у Юбілейны дом на Захар-еўскай вуліцы, які прымайчытываў у 1920—1930-х гадах. Пасля пабываць у старых чытальных залах ці ў дворыку бібліятэкі сустэрэць першых супрацоўнікаў, знятых у 1926 годзе фатографам разам з легендарным дырэктарам лісіфам Сіманоўскім.

Іншыя фота зроблены ў «Ленінцы» на Чырвонаармейскай, там бібліятэка працавала на працягу сямі дзесяцігоддзяў.

Архіўныя здымкі дапаўняюцца работамі сучасных фотамайстроў Чанцова, Качана, Красікавай, Гапановіч, Плыткевіча, Дзегцяровай, Сібрыкава. Фотографы шукалі незвычайнія ракурсы, стараліся падаваць сімвалы бібліятэкі. Напрыклад, паказалі, як на люстраной паверхні «алмаза ведаў» паўстает горад, злавілі юных футбалістаў, што гуляюць побач з бібліятэкай, зазнялі складаныя тэхнічныя канструкцыі, пабывалі ў чытальных залах і пазнаёміліся са старажытнымі кнігамі з фондаў «Нацыяналкі».

Ганна ПЯТРОВА.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.